

ЗВЯЗДА

Орган ЦКіМККП(б)Б, ЦВКіСНК БССР

№ 169 (5843) 24 ліпеня 1937 г., субота ЦЕНА 10 КАП.

ПРИВЕТ ВАМ, ГОРДЫЯ СОКАЛЫ!

Сёння вяртаюцца ў СССР тры, чыя імёны назаўсёды ўпісаны ў гісторыю дзяржавы і смелых заваяванняў транспартнага паветранага шляху — Героі першага гістарычнага беспасадкачнага пералёту Масква—Паўночны полюс—Паўночная Амерыка тт. Чкалаў, Байдукоў і Белякоў. Яны вяртаюцца на сваю соцыялістычную радзіму звышчужымі славутымі і гордымі ўспамінамі, што заданне сваёй партыі, сваёй краіны, сваёй вялікай прадпрымаў і друга таварыша Сталіна яны выканалі з гонарам.

Месці таму назад, следам за Шміттам, Вадазіным і Молакавым, выслазіўшы на заданню мудрага Сталіна на Паўночным полюсе спецавіяныя навуковыя дэсант, тры Героі Савецкага Саюза, атрымаўшы сталінскую публіку, адправіліся ў блыскучыя вышэйшыя вышыні, які адзінуць усе свет. Трое сутак лалі горныя сокалы нашай краіны праз дэзьяны прасторы Арктыкі, праз Скалістыя горы Канады, наперад і наперад да намеранай мэты. Яны лалі з адной думкай, з адным імкненнем — выканаць сталінскае заданне. Натхнёныя вялікім свайм другам і настаўнікам таварышам Сталінам, адчуваючы яго клопаты аб сабе, адчуваючы ўвагу да сабе ўсёго савецкага і ўсяго савецкага народу СССР, яны былі ўраўнены ў поспеку пералёту.

Але смяротныя зоры, выківаючы хлулю і палёт на Савецкі Саюз, быў закрыты новай перамогай. Таварышы Громаў, Юмашоў і Давілін сваім палётам па шляху трох герояў паказалі, што перамога Чкалава, Байдукова і Белякова — перамога высокага майстэрства, перамога навукі ў руках большэвікоў, перамога савецкай сістэмы выхавання людзей. Тым самым была даказана магчымасць рэгулярных палётаў праз Паўночны полюс. Чалавечтва дабілася яшчэ адной перамогі над прыродай, арабіўшы непрыступнае дасупным, недастапаемае — цалкам ажыццяўлімым. І сёння з гордашчо савецкі народ можа сказаць, што гэта перамога належыць нам, нашай дзяржаве, дзяржаве, унікальнай на развалінах старога свету, дзяржаве, якая існуе ўжо толькі 20 год. Гэта чароўна, але — факт. І гэта чароўнае парожана дыктатурай пролетарыята, сацыялістычным ладам.

Толькі ў нашай краіне, знішчэўшы ўсе перашкоды, трымаўшы талент народу пад сшудам, развіваючы сапраўды народныя баястрашныя героі, аталеныя рабіць такія чуды. Вось чаму немагчымае нават для герояў-смельчакоў у буржуазным свеце ў нас, у СССР, рабіцца рэальнаю. Нама такіх крэпасцей, якіх не ўвазілі б большэвікі.

З хваляваннем, захваленнем сардзі народ нашай краіны за палётам сваіх адрываў і смелых заваяванняў і смелых подвигаў у імя культуры і прагрэсу, у імя славы і магутнасці сваёй вялікай радзімы. І калі легендарныя чырвоныя крыжы красавіцца на чыстым небе, то гэта не проста вышыня апаэзіі, а гэта вышыня сталінскага задання, а гэта вышыня сталінскага задання, а гэта вышыня сталінскага задання.

Сёння горныя сокалы нашай краіны тт. Чкалаў, Байдукоў і Белякоў з трыумфам вяртаюцца на радзіму. Яны праедць праз Негарапа, праз Менск, накіруючыся ў горад гарадоў, у чырвоную Маскву, каб вялікім Сталіну, Цэнтральнаму Камітэту ВКП(б) і савецкаму народу расказаць пра перамогу савецкай тэхнікі, савецкай навуцы, савецкіх людзей. Яны праеджаюць праз Савецкую Беларусь, праз нашу свабодную квітнеючую рэспубліку, якая трымае на моцнай асновай заходнія граніцы СССР. Усе мыслі і пачуцці беларускага народу сёння накіраваны да іх, да гэтых шчаслівых нашым шчэце савецкіх выхаванцаў, якія з часцю выканалі заданне свайго народу, заданне вялікага прадпрымаў усяго свету таварыша Сталіна.

Прыяцель Савецкага Саюза разам з усімі народамі СССР шыра разваліцца гэтай імкнутае перамоце савецкай авіяцыі.

Прастаўленыя сямю краіны сацыялізма Чкалава, Байдукова і Белякова, палёт Сталінскай паветранай трасы Масква—Паўночны полюс—Паўночная Амерыка з захваленнем і дэла сустракаў амерыканскі народ. Усё гэта працягнулі і ўсе, хто чыны, каму дораг прагрэс чалавечтва, акружылі сталінскіх выхаванцаў любоўю і ўвагаю, як прадстаўнікоў вялікай краіны сацыялізма, якія на крылах самалётаў прылялі народам Амерыкі даражы пачытае чалавечтва і шчаслівага савецкага народу. У гэты момант у Амерыкі ў СССР з'явіліся трымаўшыя шэстама. Радавацца прымаі і горава віталі героі СССР у Англіі і ў Францыі. У гэты момант у панагоа называе імёны мужных дэткаў, арабіўшых блыскучыя подвёі.

Рабочыя, каласнікі, інтэлігенцыя БССР любяжымай любі і гордашчо за сваю радзіму і за слаўных адрываў сямю.

З пачуццямі гордашчы, — заваілі рабучыя і служачыя швейнай фабрыкі «Кастрычнік», — мы сачылі за вашым блыскучым палётам, паказаным усаму свету, на што аталены бодышчы, асцаленыя тэхнікі. Нахай ведаюць фашысты і іх гнусныя агенты — трапцёнка-бухарынскія шпіёны, дыверсанты і шпакіны, што савецкія дэткаі, паказавшы да блыскучыя ўзоры валжыня самалётаў, у гэты момант, па першаму закіну партыі і савецкага ўрада гатовы вылезць на абарону грані Савецкага Саюза і знішчыць ворага, адкуль-бы ён ні з'явіўся, на яго ўласнай тэрыторыі.

Толькі ў краінах, дзе ва ўладзе знаходзяцца фашысты, позіў адрываў людзей, арабіўшых ведаў і ўвагу на навуку і шчаслівага барацьбу чалавека з прыродай, замочыўся. І гэта зусім абраўмеда. Майстрае заданне, які абавязалі масам хлеб і працу і басовесна абманулі іх, пракалятыя кагану перамога савецкіх дэткаў прышлас не да слабыі. І калі замочыць відавочныя факты было ўжо немагчыма, фашыскія журналісты ва ўтоду сваім гаспадарам-мачварам прававалі апарачыць поспех пералёту, усмерна накірававаючы яго вышаквы характар.

Мы будзем працаваць на вытворчасці з такім-жа энтузіязмам, з якім лалі вы на сваім легендарным «АНТ-25», усюгавячы сталінскае заданне. Ад усёго сэрца вітаем вас, дарагія таварышы.

Гэта — голас усіх працоўных, усяго народу БССР, які выражае сваё захваленне слаўнымі сталінскімі выхаванцамі.

Прывітанне вам, горныя сокалы, палкае прывітанне вам, адрываў ад беларускага народу!


Сёння адважныя лётчыкі, слаўныя сыны магутнага СССР, героі нашай радзімы—т.т. Чкалаў, Байдукоў і Белякоў праз Менск вяртаюцца ў Маскву.

Беларускі народ горава вітае сталінскіх выхаванцаў, доблесных чырвоных сокалаў краіны сацыялізма—т.т. Чкалава, Байдукова і Белякова.


БЕЛАРУСКИ НАРОД ВИТАЕ СЛАУНЫХ ГЕРОЯУ



Тав. Г. Ф. БАЙДУКОВ.



Тав. В. П. ЧКАЛОВ.



Тав. А. В. БЕЛЯКОВ.

ГЕРОЯМ СТАЛІНСКАЙ ЭПОХІ

Бойны, камандзіры і падработнікі Беларускай чырвонасцяжнай стралковай імя М. В. Фрунзе дывізіі вітаюць вас, мужных сямю нашай вялікай радзімы, адрываў сталінскіх выхаванцаў. Вы арабілі блыскучыя пералёты на сталінскай трасе, адкінуўшы новую эру перамагання прыроды чалавекам. Разам з усімі краінай мы сачылі за вашым пералётам і ганарымся вашай перамогай. Слава вашай Герою Савецкага Саюза — вшы, слава ўсёму намага шчымілінага савецкага народу, новай вялікай перамога краіны перамогага сацыялізма.

У гэты момант вяртаюцца на радзіму мы, бойны, камандзіры і падработнікі, савецкія дэткаі, якія ў гэты момант прылялі ў нашай вялікай радзіме, адрываў сталінскіх выхаванцаў. Вы арабілі блыскучыя пералёты на сталінскай трасе, адкінуўшы новую эру перамагання прыроды чалавекам. Разам з усімі краінай мы сачылі за вашым пералётам і ганарымся вашай перамогай. Слава вашай Герою Савецкага Саюза — вшы, слава ўсёму намага шчымілінага савецкага народу, новай вялікай перамога краіны перамогага сацыялізма.

ПАЛКАЕ ПРИВИТАННЕ (НА МІТЫНГУ РАБОЧЫХ ФАБРЫКІ «КАСТРЫЧНИК»)

Беларускі народ савецкімі таварышамі ў рабочых і рабучых менскай швейнай фабрыкі «Кастрычнік», калі яны давадалі, што сёння прыязджаюць у СССР героі беспасадкачнага пералёту Масква—Паўночны полюс—Паўночная Амерыка таварышы Чкалаў, Байдукоў і Белякоў. У прасторым, светлым памяшканні першага палёту сабраўся ўсё дэтка змена на мітынг, прысвечаны звароту на сваю сацыялістычную радзіму слаўных сталінскіх выхаванцаў, гістарычным пералётам якіх захваленне ўсё культурны свет.

З напружанай увагай выслухалі ўвазілі тысячанае мітынга інфармацыю савецкага парткома фабрыкі т. Галавача. Яго прамова часта прарывалася бурнымі алдышчэнтамі і крыкімі «ура» ў гонар герояў-лётчыкаў і ў гонар таго, хто арганізаваў і пахтне на ўсё вялікі заваяванні нашай пулоўнай краіны — таварыша Сталіна.

Выказваючы сваю радзіму прыезду тт. Чкалава, Байдукова і Белякова, поўныя гонару за слаўных сямю свайго народу.

СЫНЫ ВЯЛІКАГА НАРОДУ

Вестка аб тым, што героі Савецкага Саюза Чкалаў, Байдукоў і Белякоў пасля завяршэння беспасадкачнага пералёту вяртаюцца ў родную Маскву, на сыхотыць а вулоу рабочых завода імя Молава. Іх радзіць выхаванца ў кожным слове гутарак, прысвечаных прыезду герояў. Стаханавец першага калектыва абрачанага шха Іван Белявіч гаворыць:

— Я вельмі рад, што верныя сямю нашай радзімы Чкалаў, Байдукоў і Белякоў вяртаюцца ў родную Маскву, блыскуча заваяваўшы блыскучыя штурм дэзьяны пустынь. З вялікай увагай сачыў я на радзіме за кодам пералёту, бо для мяне, як і для ўсіх працоўных нашай радзімы, гэта новая перамога савецкай авіяцыі прыносіць вялікую радзіце.

Такое-ж ажыўленне і ў іншых паках. Стаханавец мовавага шха Шпак Іосіф адылае:

— Сямю нашага вялікага народу, героі-лётчыкі Чкалаў, Байдукоў і Белякоў, адылае ўсе труднасці, праклалі новы шлях нахім дэтка мачварыкамі і вяртаюцца з трыумфам у родную Маскву, таму што іх лалі арганізаваў уся краіна, а пракаляў іх і пахтнуў вялікі Сталін. Перадзі паказаву непераможную магутнасць нашай вялікай радзімы, аб якую разаб'юцца ўсе вышаквы фашысты. Іх якіх гэта савецкая перамога з'яўляецца бльмом на вулах.

Задзіжленасць Вялікім пералётам і рабочых так веда, што, не гледзячы на радзі прадзвешаных на завале гутарак, выяўляецца патрэбнасць правядзення падвёі аб пералёце.

ВЫ ў ПАВЕТРЫ, А МЫ ЛЯ СТАНКОЎ ЗМАГАЕМСЯ ЗА СПРАВУ КОМУНІЗМА

Вам, адрываў заваяваўшым Паўночнага полюса, горныя сокалам савецкай авіяцыі, шло палкае стаханавіцкае прывітанне, вышую вас св аваратам у Савецкі Саюз. Вы завяршылі дэтка пералёт, пракаляўшы кароткі паветраны шлях з СССР у Амерыку праз Паўночны полюс. Шлях гэты быў дэтка і небяспечны. Але вы, адрываў героі Савецкага Саюза, узброеныя выдатнай авіятэхнікай, перамаглі гольты труднасці і заваявалі Савецкаму Саюзу вялікую славу.

Вашым палётам захваленне ўсё свет. Ваша адыла і гераізм пахтнуў нас, рабочых, стаханавцаў, на працоўнай поўвёі. Вы ў паветры, а мы ля станкоў, змагаемца за адну і тую-ж справу — за пабудову камуністычнага грамадства ў нашай прыгожай сацыялістычнай краіне.

Савецкі Саюз моцны зараз, як ніколі, але на гэтым нам супакоўвацца негды. Мы павіныя яшчэ больш удваяваць гра-

ВЫ ў ПАВЕТРЫ, А МЫ ЛЯ СТАНКОЎ ЗМАГАЕМСЯ ЗА СПРАВУ КОМУНІЗМА

Вам, адрываў заваяваўшым Паўночнага полюса, горныя сокалам савецкай авіяцыі, шло палкае стаханавіцкае прывітанне, вышую вас св аваратам у Савецкі Саюз. Вы завяршылі дэтка пералёт, пракаляўшы кароткі паветраны шлях з СССР у Амерыку праз Паўночны полюс. Шлях гэты быў дэтка і небяспечны. Але вы, адрываў героі Савецкага Саюза, узброеныя выдатнай авіятэхнікай, перамаглі гольты труднасці і заваявалі Савецкаму Саюзу вялікую славу.

Вашым палётам захваленне ўсё свет. Ваша адыла і гераізм пахтнуў нас, рабочых, стаханавцаў, на працоўнай поўвёі. Вы ў паветры, а мы ля станкоў, змагаемца за адну і тую-ж справу — за пабудову камуністычнага грамадства ў нашай прыгожай сацыялістычнай краіне.

Савецкі Саюз моцны зараз, як ніколі, але на гэтым нам супакоўвацца негды. Мы павіныя яшчэ больш удваяваць гра-

НА СТРАХ ВОРАГАМ БУДЕМ МАЦАВАЦЬ МАГУТНАСЦЬ РАДІМЫ

Байны і камандзіры Беларускага артылерыйскага палка, давадаўшы аб звароты на радзіму Чкалава, Байдукова і Белякова, горава вітаюць Героі Савецкага Саюза.

Чырвонаармеец-артылерыст Валікаў гаворыць: «Пасля гэтай вялікай і адважнай паветранай аператыі войск Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі пачынаем жыццё аб новых вярхолах. Мы шукаем новага дэзьянага, якое мы завазем на карысць сваёй сацыялістычнай радзімы. Нашы людзі, нашы героі, бойны і камандзіры Чырвонай Арміі савецкай справе прагрэсу дэтка чалавечтва свету. Звартаем гераізм Савецкага Саюза Чкалава, Байдукова і Белякова на сваю радзіму суцэла з нашым вялікім на-19-й гадынай Беларускай стралковай дывізіі. У гэты дзень мы на парадзе пакажам на страх ворага сваю магутнасць і несакупальнасць савецкіх тэраінаў.

Малодшы камандзір тав. Іваноў адылае: «З такой-жа мужнасцю, смяхалнасцю і гераізмам, як Чкалаў, Байдукоў і Белякоў, уся Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія выканае свой абавязак перад радзімай, калі фашыскія агрэсары адылаць супроць нас меч ваіны.

Байны і камандзіры Беларускага артылерыйскага палка славяць партыю Леніна—Сталіна, якая выдубае ў народзе настойлівасць у справе дасягнення мэты і цвёрдасць характару, ламаючы ўсе і ўсякія перашкоды. Славіць вялікага Сталіна, які пахтне савецкі народ на гераічныя подвёі.

СОВЕЦКІ НАРОД ГАТОЎ ШТУРМАВАЦЬ УСЯКІЯ КРЭПАСЦІ

Блыскучае завяршэнне беспасадкачнага пералёту Масква—Паўночны полюс—Паўночная Амерыка, які арабілі героі Савецкага Саюза Чкалаў, Байдукоў і Белякоў, блыскуча радзе нас, бо іх найвышэйшым пералёце вшы адрываў сталінскіх выхаванцаў, якіх дэтка наша савецкая тэхніка.

Паўтарэнне пералёту на Сталінскаму маршруту Громавым, Юмашовым і Давіліным Амерыка.

Дарагі тт. Чкалаў, Байдукоў і Белякоў, мы вельмі рады, што мы можам Вас сустраць на нашай квітнеючай тэрыторыі БССР у дні, калі фізкультурнікі БССР атрымаюць вышэйшую ўзнагароду ад нашай партыі, урада і лепшага друга фізкультурнікаў вялікага Сталіна.

Фізкультурнікі БССР запэўняюць вас у тым, што ў патрэбны момант яны разам з вамі, з усім народам гатовы адстаць заваёвы сацыялізма. Граніцы нашы знаходзяцца на моцным замку.

Старшыня камітэта па справах фізкультуры пры СНК БССР—організатар КУЗНЯЦОВ Л. Ш.

НАШЫ ГРАНИЦЫ НА МОЦНЫМ ЗАМКУ

У гэты момант слаўных сокалаў нашай неяснай радзімы, героі Савецкага Саюза тт. Чкалава, Байдукова і Белякова беларускія фізкультурнікі вітаюць характэрна з заваяваў усешчэнага рекорда—палёту Масква—Паўночны полюс—Паўночная Амерыка.

Дарагі тт. Чкалаў, Байдукоў і Белякоў, мы вельмі рады, што мы можам Вас сустраць на нашай квітнеючай тэрыторыі БССР у дні, калі фізкультурнікі БССР атрымаюць вышэйшую ўзнагароду ад нашай партыі, урада і лепшага друга фізкультурнікаў вялікага Сталіна.

Фізкультурнікі БССР запэўняюць вас у тым, што ў патрэбны момант яны разам з вамі, з усім народам гатовы адстаць заваёвы сацыялізма. Граніцы нашы знаходзяцца на моцным замку.

Старшыня камітэта па справах фізкультуры пры СНК БССР—організатар КУЗНЯЦОВ Л. Ш.

АБ УЗНАГАРОДЖАННІ Т.Т. БЕЛЬСКАГА Л. Н., ВОЛКАВА М. А., ВАЛЫНСКАГА С. Г., ГЕНДЗІНА С. Г. І ІНШ.

Пастававой Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР за ўзорнае і самаадданнае выкананне важнейшых заданняў урада ўзнагароджаны ордэнам Леніна: тт. Бельскі Л. Н., Волкаў М. А., Валынскі С. Г., Гендзін С. Г., Глебаў-Юфа З. Н., Залетар А. К., Ільцін І. І., Коган Л. В., Лепельскі Г. М., Літвін Н. Л., Луаў Г. Н., Мінаеў Шкалоўскі А. Н., Нікалаў-Шурх Н. Г., Пасоў З. І., Радаў Л. Д., Стромін-Строў А. Р. і Цасарскі В. Е.

Ордэнам «Красной Звезды» ўзнагароджаны 43 чалавекі, сарод якіх Франкоўскі М. П., равей ўзнагароджаны ордэнам Леніна.

Ордэнам «Знак Почета» ўзнагароджаны 24 чалавекі.

БЕЛАРУСКИЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКИ—ТАВАРЫШУ СТАЛІНУ

Дарагі наш правадыр, настаўнік і друг, таварыш Сталін!

Сарны нашы перапоўніліся радзімым хваляваннем, калі мы давадалі аб вялікай узнагародзе, якой удастоіў урад Беларускай дэткаў тэхніку фізічнай культуры. У гэты хвіліну неперадаваемай радзіце і гордашчы нам калектыву студэнтаў і вышаквы перамоце сваё слова—слова бляжыжы любі і адданасці Вам, родны наш Іосіф Вісарыявіч. — Любімым правадыроў нарадаў СССР і працоўнага чалавечтва ўсёго свету, Вам, лепшаму другу фізкультурнікаў.

Савецкія фізкультурны рух штодзённа адчувае ведаўшыя клопаты партыі і ўрада, і асабіста Вашы, таварыш Сталін, выключную ўвагу пытанням фізічнай культуры і спорту. У гэтым—залог нашых дэткаў, яшчэ большых поспехаў і дасягненняў.

Мы вельмі добра ўвазіваем, што праарганізацыя нашага тэхнікума ў існуючым уладзе асабіста адданасць і абавязвае нас перабыць у вышэйшым класе работы. Мы абавязваемца ва што-б там ні стала дабіцца гэтага.

Няма большага шчасця, чым жыць і

тварыць у вялікай сталінскай сям'і нарадаў СССР.

Мы запэўняем Вас, родны Іосіф Вісарыявіч, што не пакладоўчы рук мы будзем працаваць над сваім узаснаваннем і авалоданнем высокім спартыўным майстэрствам. Мы аддаём усе свае сілы на справу выхавання мужных, фізічна развітых людзей, верных сямю і дэтка нашай вялікай партыі Леніна—Сталіна.

Някім ворагам народу, някім подлым і прарозным трапцёнка-бухарынскім шпіёнкам і шпіёнам не спыніць пераможнага штурма сацыялізма. Мы ні на мінуту не забываем Вашых указанняў, таварыш Сталін, аб капіталістычным акружэнні і асабіста помнім пагражэнне становішча нашай ордэнаванай Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі.

Мы клянемся ў сваёй штодзёнай квітнеючасці да працы і абароны нашай гэтаючай радзімы.

Прыміце, родны таварыш Сталін, наша палкае прывітанне і ад усёй дэтка пажаданне Вам на доўгія гады зорава і сіла.

Нахай жыцьце наша вялікага партыя Леніна—Сталіна!

Нахай жыцьце наш родны і любімы правадыр і друг таварыш Сталін!

Старшыня Камітэта па справах фізкультуры пры Соўнаркоме БССР тав. КУЗНЯЦОВ Дырктару тэхнікума фізкультуры БССР тав. СКУПАВУ

Соўнарком БССР горава вітае вас і ўвесь калектыву фізкультурнікаў і вышчэ з высокай узнагародой, удастоенай Саюзным Урадам.

Соўнарком БССР дэтка, што высокая адна работа фізкультурнікаў Беларускай вялікай абавязкі—працаваць яшчэ лепш.

Мы ўвэўнены, што пад сцягам вялікага Сталіна нашы слаўныя фізкультурнікі пойдуч наперад да новых перамог у барацьбе за камунізм.

Старшыня Савета Народных Камісараў БССР Д. ВАЛКОВІЧ.

Дарагі тт. Чкалаў, Байдукоў і Белякоў, мы вельмі рады, што мы можам Вас сустраць на нашай квітнеючай тэрыторыі БССР у дні, калі фізкультурнікі БССР атрымаюць вышэйшую ўзнагароду ад нашай партыі, урада і лепшага друга фізкультурнікаў вялікага Сталіна.

Фізкультурнікі БССР запэўняюць вас у тым, што ў патрэбны момант яны разам з вамі, з усім народам гатовы адстаць заваёвы сацыялізма. Граніцы нашы знаходзяцца на моцным замку.

Старшыня камітэта па справах фізкультуры пры СНК БССР—організатар КУЗНЯЦОВ Л. Ш.

19 ГОД БЕЛАРУСКАЙ ЧЫРВОНАСЦЯЖНАЙ імя М. В. ФРУНЗЕ ДЫВІЗІІ

ПРЫЎІТАННЕ ЧЫРВОНААРМЕЙЦАМ, КАМАНДЗІРАМ І ПАЛІТРАБОТНІКАМ!



Бойцы беларускай імя Фрунзе Чырвонасцяжнай дывізіі на тактычных занятках.

ЧЫРВОНААРМЕЙЦАМ, КАМАНДЗІРАМ І ПАЛІТРАБОТНІКАМ БЕЛАРУСКАЙ СТРАЛКОВАЙ ДЫВІЗІІ

У дзень 19-й гадавіны слаўнай Чырвонасцяжнай Беларускай стралковай імя М. В. Фрунзе дывізіі ЦК КП(б)Б шле большлівае прывітанне чырвонаармейцам, камандзірам і палітработнікам.

У гады грамадзянскай вайны Чырвонасцяжнал Беларуская стралковая дывізія праславілася гераічнай барацьбой з беларускімі акупантамі, пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна, выгнаўшы іх з зямель БССР.

ЦК КП(б)Б выказвае ўпэўненасць у тым, што чырвонаармейцы, камандзіры і палітработнікі Беларускай стралковай дывізіі, авалодваючы большліва-ма, павышаючы сваю шчыльнасць, будуць і наперад з дня ў дзень мадаваць абаронную магутнасць краіны. ЦК КП(б)Б упэўнен у тым, што на першаму закліку партыі Леніна—Сталіна слаўная Беларуска стралковая дывізія найле сакрушальны ўдар ворагам, калі яны асмеяцца напасці на граніцы нашай вялікай радзімы.

Няхай жыве партыя Леніна—Сталіна!

Няхай жыве першы маршал Савецкага Саюза — Нарком абароны К. Е. Варашылаў!

Няхай жыве вялікі і мудры правадыр народаў таварыш Сталін!
ЦК КП(б)Б.



Бойцы беларускай імя Фрунзе Чырвонасцяжнай дывізіі на тактычных занятках.

СЛАУНЫ ШЛЯХ

19 гадоў прайшло з таго часу, калі ў ліпені 1918 года пад грым артылерыйскай канонады Усходняга фронту з тамбоўскіх і разанскіх пролетарыяў і працоўных была сфармавана наша дывізія.

Труднае фармаванне, звязаны з неадным абмундываннем і снаражэннем, былі пераходам пераможнага рэвалюцыйнага пачынаю работнага класа. Ужо ў 1919 годзе дывізія разам з іншымі часткамі Чырвонай Арміі змагалася на Усходнім фронце, разбіваючы калчаўскія палчывыя белых. У ліпені 1920 года дывізія перакідаецца на барацьбу з беларускімі. 6 жніўня яе часткі займаюць горад Седлец, а 17 жніўня дывізія знаходзіцца ля сцен Варшавы.

На Заходнім фронце наша дывізія ў складзе трэцяй арміі долбасна выйшла з паянжата аператыўнага становішча, мундзі і стойка вяла бой, разграміўшы праціўніка і сымптычны яго дзейнасць пра-субаванне. У гэтым баі белыя, камандзіры і палітработнікі правілі выключную мужнасць і стойкасць, у выніку чаго дывізія з гонарам выдала сваю баявую аслаху. За баявы заслугі ў гэтай аператыўнай і стралковай полк атрымаў вышэйшы ўзнагароду ўрада — ордэн Чырвонага Сцяга. Цяма ўдзяліліца гэтай аператыўнай ўпрыгожкі свае трызі арміі Чырвонага Сцяга. Дывізія стала чырвонасцяжнай.

У 1927 годзе лівія прымавалася імя вялікага палкаводца прамадзянскай вайны, загартаванага большліва-ліпеня Міхала Васільевіча Фрунзе.

У дзень 10-годдзя РСЧА Раўнасовет ССР унагароджае дывізію гонарным Чырвоным Сцягам.

Прайшло 19 гадоў. Абвешана слава Чырвонасцяжнай дывізіі пастыма ўмаганне сваю баявую магутнасць. За гэтыя гады яна выкавала тысячы байцоў і камандзіраў, аднак нашай радзіме — артылерыйскай будаўніцкай сацыялізму. У 1936 годзе за выдатныя поспехі ў баявой, палітычнай і тэхнічнай падрыхтоўцы частей і падраздзяленняў урад унагародзіў 16 чалавек камандзіраў і палітработнікаў ордэнам Леніна, Чырвоным Звязам, «Знак Почета». Сярод іх большасць выхаванцаў дывізіі, прайшоўшых з ёй слаўны шлях баявых традыцый і гераічных поспехаў.

Байцы і камандзіры Чырвонасцяжнай дывізіі, азідаючы свой 19-гадовы юбілей, ішча раз успомніць гераічныя і легендарныя баі і баявыя заслугі, якія дывізія атрымала ў барацьбе з ворагамі і палітычнымі супрацьнікамі. (З загалу Наркома абароны Саюза ССР).

РСЧА пад кіраўніцтвам большліва-ліпеня і палітработнікаў Фрунзе—Варашылава разграміла ворагаў у гады грамадзянскай вайны. Паз сіламі Леніна—Сталіна наша дывізія забуды гатовы выступіць на абарону сямігодня трапіц сацыялістычнай радзімы.

Байцы і камандзіры Чырвонасцяжнай дывізіі, азідаючы свой 19-гадовы юбілей, ішча раз успомніць гераічныя і легендарныя баі і баявыя заслугі, якія дывізія атрымала ў барацьбе з ворагамі і палітычнымі супрацьнікамі. (З загалу Наркома абароны Саюза ССР).

Пад кіраўніцтвам ВКП(б) і любімага правадцы народаў вялікага Сталіна рабочы клас і калгасныя сялянства ў нашай радзіме набулі сацыялістычнае грамадства. Гэта перамога запісана і замалювана ў Сталінскай Канстытуцыі. Кожны год жыцця нашай вялікай радзімы — гэта аслах старона ў гісторыі гераічнай барацьбы за сацыялізм. Наша квітэная радзіма належыць толькі нам, бо яна заваявана ў крывавай, паянжатай барацьбе ільняў працоўных. Цудоўныя людзі на-

шай краіны, нашай Чырвонай Арміі, выхаваныя вялікім Сталіным, бясстрашна ідуць толькі наперад.

Робача-Сялянская Чырвоная Армія пад непасрэдным кіраўніцтвам першага маршала Савецкага Саюза, жалеагата наркома К. Е. Варашылава, беззаветна аддана нашай партыі, любімаму правадцы народаў таварышу Сталіну, была, ёсць і заўсёды будзе адным маналітным моцным калектывам, несакрушальным аплотам краіны сацыялізму, зоркім вартвым вялікіх заваяў савецкага народа.

Наша дывізія — частка вялікага народу, нашай непераможнай магутнай Чырвонай Арміі. Мы стам на рубяжы заходніх граніц і ніколі не забываем, што жывем у капіталістычным акружэнні, у абстаноўцы, калі ворагі сацыялізму — фашысцкія паталышчыкі рыхтуюць новую супрацьнасць і ў першую чаргу супраць ССР. Прадэдуваючы свае баявыя традыцыі, байцы, камандзіры і палітработнікі Чырвонасцяжнай дывізіі ўзаімен-сць сваю большліва-ліпеня шчыльнасць, павы-сць свой творчы энтузіязм на аўдэанію большліва-ліпеня, вясным майстэрствам і бая-вой тэхнікай.

Праэронная банда трапісцка-літвін-скіх арацікаў, фашысцкіх шпіёнаў пра-бавала, дагаварыўшыся з аверальнымі гер-мана-японскімі фашыстамі, пачаўшы ў крыві нашу вялікую радзіму, гораісць і славу працоўных усёго свету. Фашысцкія мывотнікі праціўніліся. Яны дабулены з паціўным і знішчаны. Савецкі народ, бай-цы РСЧА, беззаветна адданы большліва-ліпеня партыі і левінаму ЦК на чале з таварышам Сталіним, да канца вымару-юць заклік ворагаў народу і разбураць ішча ішча іх алаціныя гніды. «Наша і ніколі не будзе меса ў руках нашай выдатнай арміі праціўнікам, арацікам прымі і радзімы». (З загалу Наркома абароны Саюза ССР).

РСЧА пад кіраўніцтвам большліва-ліпеня і палітработнікаў Фрунзе—Варашылава разграміла ворагаў у гады грамадзянскай вайны. Паз сіламі Леніна—Сталіна наша дывізія забуды гатовы выступіць на абарону сямігодня трапіц сацыялі-стычнай радзімы.

Байцы і камандзіры Чырвонасцяжнай дывізіі, азідаючы свой 19-гадовы юбілей, ішча раз успомніць гераічныя і легендарныя баі і баявыя заслугі, якія дывізія атрымала ў барацьбе з ворагамі і палітычнымі супрацьнікамі. (З загалу Наркома абароны Саюза ССР).

Камандзір дывізіі — манды КОНЕУ.
Ваянамды — начальны
Брыгады намісар ГРЗБЕННІК.

СЛАЎНАІ БЕЛАРУСКАІ ЧЫРВОНАСЦЯЖНАІ ДЫВІЗІІ

Менскі гарком КП(б)Б і горсовет ад імя большліва-ліпеня і працоўных ста-ліцы БССР шле Вам гарачае большлі-вішка прывітанне і віншаванне ў дзень святкавання юбілею XIX гадавіны слаўнай Беларускай Чырвонасцяжнай дывізіі.

У лютых класавых бойках перыяда грамадзянскай вайны Беларуска Чыр-вонасцяжнал дывізія пад кіраўніцтвам партыі ЛЕНІНА—СТАЛІНА накірала сябе неўвадзімай славай, набышы сакру-шальны разгром беларускіх воракаў падчыпкам на ўсходнім, паўночным і заходнім фронтах.

Працоўныя БССР з асаблівай любяю ўспамінаюць сёння гераічныя подвёгі нашай слаўнай Беларускай дывізіі пры разгроме германскіх і польскіх інтэр-вентараў і выгнаўшы іх з тэрыторыі Савецкай Беларусі.

Мы не сумняваемся, што верныя сваім слаўным баявым традыцыям, байцы і камандзіры Беларускай дывізіі будуць і надалей высока несці вялікі непераможны сцяг Леніна—Сталіна, ішча шчыльнай вяртулючы свае рады вакол нашай большліва-ліпеня партыі і правадцы народаў таварыша Сталіна, будуць бязлітасна выкарцоўваць вора-гаў народу — японца-германскіх, тра-пісцка-бурхарыскіх шпіёнаў і дывер-сантаў і пад кіраўніцтвам жалеагата наркома абароны тав. Варашылава будуць ностыма вырашчыць карты баявой, беззаветна адданых справе са-цыялізму, гатовых у любую мінуту стаць на абарону нашай квітэной са-цыялістычнай радзімы.

МЕНСКІ ГАРКОМ КП(б)Б.
МЕНСКІ ГОРСОВЕТ.

ДЗЕНЬ У ЛАГЕРЫ

Звычайны, прывычны для байца пей-заж: белыя палаткі роўнамі шарамі раскінуліся паміж алаціна хвойніка, куд-рыных бярэзак і кустоў алаціна. Пасы-паны свежым пахам дэрыжкі падобны на маленькія вуліцы палаткавага гара-дка. Усёды, куды ні кінь вокам, віны слэды акуратнасці, выключнай чыстаты і ўтульнасці. Нідзе не ўбачыць ні за-кутатга акурка папіросу, ні шматкі за-лежню, вымыты дажджам, дажджына-жыхарам, чысценныя палаткі склады цудо-ўны, прыкрасы для воча малюнак.

Але тут не толькі алаціныя выглад аўдэанію сведак культуры і арга-нізацыі. Гэта алаціна і ва ўсім унутраным жыцці палаткавага гара-дка месці летняй баявой вучобы слаўных байцоў і камандзіраў Чырвонай Арміі.

У гэтым звычайным раціўнай зямлі пра-бавіцца праз вочы, накіраваныя яркі калорыяныя плямы на білізну палаткаў. У лясным запішчы гука раўнаважыя го-ласе ражка. Сігналіст іграе паўм. Ішча момант — і азыў засер бурным, кіпучым жыццём. Падраздзяленне выстрай-ваецца на раціўнай фізкультурную зару-лку. У трусах загарэлыя абветраныя, моцныя байцы, нібы ўвабале не мала-дзіці і сілы. Гімнастычныя практыкаван-ні, невялікія крос і потым, асважачы халадны душ — гэта новы прыліў энэргіі, умацаванне заровага цела, цудоўная загартоўка.

Так пачынаецца будні дзень баявой і палітычнай падрыхтоўкі вучыбога пад-раздзялення часі, якое камандуе ордэна-носца тав. Калозу.

Споўна зарыца, апрагнуўшы, увадзі-ва алаціна ісе курсанты. Роўна пача-юць выстраіцца на лінейны перал палат-камі. Старшы лейтэнант, камандзір пад-раздзялення Паленка, высокі, па-ваеннаму паліцману, сямкі на выглад, зарывае-на з курсантамі, агляда іх падрыхта-ванасць да заняткаў. Раўна хто з курсан-таў калі-ні-калі выкаці заўвагу за акур-небудзь, на першы погляд, зусім дробяз-ны нехайнасць. Звычайна-ж камандзір астаецца задоволены: пры самым прыліў-най агляда няма падстаў для заўваг.

А кожны дзень наскан падзеямі, якія паказваюць, як расце, набывае нова-ва ваясныя якасці моладзь, прышоўшая з ус-сім налязла з заводаў, фабрык, будаўні-цтва, з калгасных паўд. У курсантаў ста-ць — самы гарачы час. Яны рыхтуюць праз некалькі месаў выйсці малод-шымі камандзірамі, вучыць байцоў та-ка, як іх вучылі тут на занятках вучыбога падраздзялення.

У курсанта Дзедушкічэ сёння нады-

ШКОЛА БАЯВОГА ВЫХАВАННЯ

Курсант Г. Вавушкін жадае быць каман-дзірам. Магчымасць гэта ішча для кожнага з байцоў у нашай арміі. Ён азідае, што сярэд курсантаў вялікая актыўнасць. Па-ціўна-ж прыходзіць добра. Ён сам пра-чытаў твор «Май», «Як гартвалася сталь» і інш. Чытае газеты і журналы.

Вырас у Чырвонай Арміі і Іваню Пётр,

кае заганне. Ён камандуе гарматай. Дзе-рэна складаная абстаноўка. Умоўны пра-ціўнік кажацца з танкамі. Старшы лей-тэнант Паленка, які прысутчыць на за-пытках, дае сямкі печальныя ўважы. Падобна сапраўды ачуць сабе на агня-вой паліцы, выверыць дакладныя разлікі стральбы на прылах, умець хутка ары-ентавацца, не разбульвацца.

Але не дэрына Дзедушкічэ лічыцца выдатным на ўсім дэспылінах баявой падрыхтоўкі. Ён агады склаў канспект. Камандзір увада лейтэнант Крмыло ўва-дзіла пракусулаўтаў яго на ўсім неда-ставака ясных пятак. Заняткі прай-шы ў зорна, і Паленка, падгульваючы вынікі перал строем падраздзялення, абья-сціў:

— За ўзорна праведзеныя заняткі курсан-ту Дзедушкічэ абавшчаю пазыку... У гэтым дзень мы ганарымся поспехамі не алаці Дзедушкічэ. Такія-ж тактычныя заняткі правілі і іншыя курсанты, вы-конваючы абавязак малодшых камандзі-раў. Высокія апыкі атрымалі і Лутын, і Паленчык, і Кавкі, і Лізуноў. Усе яны параўнава малады байцы, але ўсе авал-далі многімі складанымі, неараумелькі раней візімі ваясныя справы.

За вучыбо на свежым паветры, пад яркім ліпенскім сонцам пралітае непры-кметна час. Стралкова зарыца, паліты-чная падрыхтоўка, разнастайны і разам з тым глыбока прамунаны, скаптарыва-ныя тамы заняткаў робяць рабочы дзень кароткім і аначасова выключна амястоў-ным. З 12 да 13 гадзінаў для кожнага кур-санта абавязкова гадзіна загару. Як пры-кметна палыжаць пад гарачымі праменямі поўнаўнага сонца!

Потым — абед, алацінак, прапін зан-яткаў і — пачынае — летат, яноў-ваецца лёгкімі сінітамымі зморкам на паліцы перал лагерам: густыя пені траў-клатуна на палаткі. У вяселлі час алаці-ліва ажыўлен палаткавы талюк. Раў-ношпа ромацінаны тупі гармоніка, аў-дэанію талюка на паліцы, вяселья і густыя пені ваясныя на лесе. У пад-раздзяленні няма алацінак, раскачыкаў, закламатары, талюкаў. Яны — гонар мастацкай самадзейнасці ўсёй часты. Да вяселлі ішча ёсць вольная гадзіна, і мо-жна надрэна паваіліцца.

Вяселлі пераклічкі і маршавай пра-дэукай канчаецца дзень. І зноў пшына ахутвае палатка. Засыпае лагер. Яго сон-шчына абагавіцца вартымі. Не спыня-ліваляныя ды на сваіх кватэрах яшчэ рыхтуюцца на заўтрашні заняткаў ка-мандзіры. Яны спакійны за вучыбога па-драздзяленне: яно рыхтуе слаўныя кадры ваясных, непахісных абаронцаў квітэ-ной радзімы сацыялізму.

Тар. ХАДКЕВІЧ.

АДЗІН З МНОГІХ

Дывізія мае ў сваім камандзіра-паліты-чным складзе шмат выдатных людзей, якія вышлі з нізю рабочага класа і прапоў-наюць саязства, гартваліся і раслі ў руках слаўнай Чырвонай Арміі і зарва з гонарам і астойнасцю яноўць славу сваёй дывізіі, вартуюць заваяванні Кастрычніка.

Старшы лейтэнант Васіль Віктаравіч Прылачын з'яўляецца адным з многіх слаўных камандзіраў Беларускай дывізіі. Імяна яго жыццёвы шлях характэрны і пшына. Рос і гатаваўся ён у беднай ра-тычой сямі. На старасці год яго бацька прылаваў вярнікам у Маскве. І ў 1905 годзе, пры першых сутычках рабочых з паліцыяй, быў забіты. Астаўшыся малым, Васіль прайшоў багату школу самастой-нага жыцця. Калі звестка год ён праца-ваў па найму. Асабліва запамінаюся дні зладубы ў кулака Малакова, гатага чырво-на-дуджата, развалістага і буйнага жы-ваго.

Улето паўтара года вучыўся Васіль Віктаравіч у пачатковай школе. Апрача некалькіх фраз з «закона божага» нічога больш не ведаў ён да 1919 года. У гэтым годзе разам з многімі алаціна-ліпеня на ка-лі кулака Малакова ён апынуўся ў абае. Пераважна большасць абацікаў дасла ваясных аператыўных варталася дамоў у вёску. Васіль астаўся з чырвонаармейскім атрадам. Нават добра не разумее ён тады таго, што робіць. Ачуваў толькі, што на-стае новае жыццё, інакшае за мінулае.

Нахлыла мабілізацыя. Васіль Прылачын стаў байцом, і ганарыўся вайскавой за-праткай, аброй, якай аму талючана. З 14 мая 1920 года ён прымае ўжо ўвада і выхаванні Беларусі ад беларускіх. На польскім фронце было яго першае баявое хрышчэнне. І не толькі баявое. Тут пра-вараўся кожны на мужнасць, выносла-васць. Дымі былі гадзінамі, кілометры праходзілі босямі. Васіль Прылачын ужо разумее, куды ішча. Мудрыя словы пар-тыі, які добрыя зэрні, трапілі на налей-ную, плазючоную гасбу. Баея рабіцца па-літыкам, барацьбітом за шчасце народу.

У барацьбе за рэку Тураўлянку, каля Полацка, Васіль Віктаравіч даўсяло ўперніваю пайці ў разведку. Ноч была пёмная... Палыжыла бора, але тажму яшчэ не было. Іх было дзевяць... Цяжкімі шляхам прайшоў Прылачын разам са сваімі таварышамі і разведкаў праз атра-ваў Умашаваці, дзе знаходзіцца вораг. Ра-ціўны артылерый чырвоных нанесла са-крушальны ўдар па агнявыя кропкі. Праціўнік быў забіты. Чырвоныя занялі вышні.

У баях гатаваўся чалавек. Вучыўся не толькі элементарнай гнамае, але і

апынваць асалоды жыцця. З усёй сілаю гэта ачуў Прылачын у момант алаціна-ліпеня праз раку Неман, калі ён, неалаці-ліўшы трых метраў да берагу, страціў сілы і пачаў тауць. Толькі знаходліва-сць палітрук, які выслаў конігата разведчы-ка, захавала яго жыццё. Васіль Віктаравіч і яшчэ алаціна характэрную рысу ачуў — гэта алаціна аб бяду, чалавек з бо-ку арміі працоўных.

1921 год таласма змяналівы ў жы-цці камандзіра, а тады байца. Пасля вы-тнанія беларускай Прылачын быў мабі-лізаван на барацьбу з бандытызмам. У баях і змаганні ён вучыўся, алацінаў школу на званне малодшага камандзіра. Цудоўныя апытоў барацьбы (а барацьба была цяжкай, складанай) з бандытызма ўспамінае зарва Васіль Віктаравіч. Не гледзячы на ўсякія пшыжасці, байцы сабе трымаці дабра, упэўнена. І пахоў за 25 кілометраў і бой у каравале з 150 ба-дытымі — усё гэта толькі загартоўвала байца, выхоўвала ў ім алаціна і мужнасць, любя і алацінасць за сваёй радзімы.

Лівіяцыя бандытычкі банд алаціна перамоу і Васіль Прылачына. Ён стаў пісьменным, палітычна алацінаваным бай-цом, і ў кутым часе алаціна алаціна на по-мамузвода. Армія выхавала ў сваіх руках і непабывага ў мінулым пастуна Пры-лачына перавагога байца. У 1924 годзе ён уступае ў рады камуністычнай партыі, высокае званне члена якой ён з гонарам аправае ўвесь час на ўсіх участках пар-тыі і вайскавой работы.

Пасля сканчання кіёўскай школы імя С. С. Каменева і 8-месячных курсаў пе-раадачытоўкі камандзіра склаў Васіль Віктаравіч каманду роты. З 1932 па 1936 год ён члена і алаціна прапце на гэтай пасадзе. У мінулым годзе за бліскучыя поспехі ў баявой і палітычнай праці-тоўцы Прылачын унагароджан урадам ордэ-на «Знак Почета».

Старшы лейтэнант Васіль Прылачына зарва з шчынаста алацінае пра свой жы-ццёвы шлях. Яе непабывага змянілася жыццё! Як вырас ён, камандзір-больш-ліка, з сямраўных нізю! Як дорага ён апын-вае клопаты аб сабе партыі, урада мацеры сваёй — Чырвонай Арміі.

Няхай фашыстоўска аслаціна прапра-сунуць сваё рыла ў наш квітэночы се-кель агарод. Ён не алацінарава.

Нашы камандзіры, нашы Прылачыны! пшываць жалеоним строем мужных бай-цоў на апошні бой, самы рашучы і шчы-налы бой.

Радзіма, савецкі народ вераць у іх.

П. КАВАЛЕЎ.

ВЫДАТНІКІ ДЫВІЗІІ

Чаць, акою я каманду, сустракае слаўны юбілей Чырвонасцяжнай дывізіі вялікімі дасягненнямі ў баявой і паліты-чнай падрыхтоўцы. За гэты год мы атры-маці велікі добры апыкі на тактычнай і стралковай падрыхтоўцы. Наша чаць — адна з шматлікіх баяздольных частей усёй РСЧА.

Ядро часты — партыйна-комсамольская арга-нізацыя — згуртавала байцоў і камандзі-раў на выкананне тых баявых заада, якія паставлены перал намі нарком абароны. Па ўсім даспылінах баявой і палітычнай падрыхтоўкі камуністы і комсамольцы, іду-чы самі наперадзе, вядуць за сабой і а-сметлікі, якія раней алацівалі.

На адным з наядзінных вучыбоў — на баявых стрэльбах — чаць пачавада ўзорнае выкананне баявых заадаў. Некелькі падраздзяленняў атрымалі пазыку ад ка-мандзіра дывізіі.

Або ўзды другое наядзіннае тактычнае вучыбо — атака на сымані абароннай па-ласы праціўніка. Гэта — складаная так-тычная аператыўна. Складаная тым бо-льш, што супроць нас дзейнічаў «праціўнік», не менш чым мы падрыхтаваны на ўсім адноснах. На гэтых вучыбоных былі ішча раз паказаны характэрны рысы нашых байцоў, камандзіраў і палітработнікаў: вы-трымаласць, сіла волі, знаходліва-сць, уме-не арыентавацца ў самай складанай а-ператыўнай абстаноўцы. Камор, які пры-сутнічаў на вучыбо, асабіста алацінаў нашы поспехі.

Нямае выдатных байцоў і камандзіраў

выхавала чаць. Вось хоп-бы падраздзя-ленне Віктара Рамановіча. Сам камандзір Віктар Рамановіч, беларус, калгаснік, пры-шоў некалькі год таму нават у армію амаль зусім непемнымым. Тут ён прайшоў са-праўдную школу, вырае культуру, стаў комсамольцам і зарва паказвае ўзоры ў ба-явой рабоце і вучыбо. Яго падраздзяленне не мае за ўвесь час ніводнай заўвагі. Мы рыхтуем яго на лейтэнанта. Службу ў РСЧА ён пачаў моцна і абраў сваёй па-жыццёвай прафесіяй.

Ды ні мала такіх, як Рамановіч! Вось Нікалай Касапенка, слесар з Лен-баса. Або Гаўрылаў, пі курсант Ві-цін — выдатны масавы, таніор, арга-нізатар мастацкай самадзейнасці. Большасць з іх прышлі ў армію з неадаціко-вым культурным узроўнем. І тут, у арміі, побач з тым, што аталі поўнаціннымі байцамі, яны ішча выраслі культуру і палітычна, як алацінаны сімы вялікай радзімы. Такіх прыкладаў шмат можна знайсці ў часты.

Выкрасці ацінных зрацікаў радзімы, густых фашысцкіх шпіёнаў тухачоўскіх і ішчай гнілі, што пралезла ў РСЧА, пад вяла ішча больш акацінасць кожнага бай-ца і камандзіра, павысіла нашу шчыльнасць. Нікому і ніколі не ўваіна паціснучы бая-вую магутнасць Чырвонай Арміі і ае цудо-ўных байцоў!

У дзень юбілею дывізіі на ўрачыстасцяд мы паказам свае дасягненні не толькі па баявой і палітычнай падрыхтоўцы, а і дас-ягненні культурнага росту людзей РСЧА і ўмене алацінаваць, вяселіцца, жыць поўнацінным жыццём, якім жыве наша вялікая радзіма.

Маёр К. Ф. НОВІКАЎ.

БАЙЦЫ АБ САБЕ

Прававаў я да арміі грузчыкам, — гаво-рыць баея Якаў Міхалаў. — Амаль не-пшынымым прышоў у дывізію. У паліты-чных пшытаных слаба разбіраўся. Але ўсё гэта зарва лівіядавана. За год я прачытаў многа кніг, газет і сам стаў чытчыкам сярэй байцоў.

У Бабруйскім раёне ўборкай не кіруюць

ЗА ЯКАСЦІЮ УБОРКІ НЕ СОЧАЦЬ

Першыя дні паловы работ у Круглянскім раёне паказвалі, што важнейшая задача ўборкі—барыцьба за якасць—ігнаруецца. Калгасы, якія прыступілі да масавага перабраўвання ільну, не звяртаюць увагі на якасць. Замест таго, каб выбраць лён, звязаны яго ў снапкі, састаўляюць у бабкі для прасушкі, абмалочваць і потым расцілаць, многія калгасы яшчэ па шкодніцкаму выбіраюць лён.

У калгасе «Друтая падпільная», Круглянскага сельсовета, ужо выбраны 12 гектараў ільну. Увесь гэты лён ляжыць на полі раўнаслонна каля 7 дзён назад. Ён прыбны да зямлі дажджом, зарос новай зялёнай травой. Ніжнія пласты ільну мокрыя, а верхнія зацалілі сухія.

У калгасе «Перамога» таксама выбраны 10 гектараў ільну, які раслязлі на полі. Наогул палі ўсіх калгасаў пакрыты расквашаным ільном, які толькі выбран і не абмалочан.

Гэтыя факты яшчэ шкодніцкага спосабу ўборкі ільну не састракаюць тут ніякага рэагавання.

У раёне засеяна 3.600 гектараў ільну, а выбіраюць яго ў большасці калгасы ў рукамі, у той час як 15 ільнаперабравальных машын скарыстоўваюцца дрэнна. Тут астасіла яшчэ сямнаццаць шкодніцкай дзейнасці ворагаў наогул ў МТС райсамадзеле, якія ў мінулым годзе зрабілі ўсё, каб скампраметаваць ільнаперабравальні і гэтым зацінуць або зусім зрываць уборку ільну.

У калгасе «VII З'езд Советам», Мар'яўскага сельсовета, яшчэ нават зусім не пачыналі выбіраць лён. Работа на полі тут пачыналася позня—у 10—11 гадзін раніцы. Працуе на полі толькі 40 прап. прадавольных членаў арцеля. Яшчэ не поўнашчы ўбрана тут сенажаць.

Ёсць факты растання ільняных калгаснай сенажаці. Так, старшыня калгаса «Чырвоны земляроб», Круглянскага сельсовета Казлоўскі на корні пралаваў калгасную сенажаць, сьвятло дэзарганізаваў калгасную дыспетчарню, не падрываў калгас да ўборкі ўраджаю.

На-жаль, на ўсе гэтыя факты ў раёне глядзяць, як на звычайную з'яву. Тут не бачыць, што часта па звычайным непаладкамі ці так званымі недахопамі хаваецца яшчэ шкодніцтва.

У Круглянскай МТС толькі гэтымі днямі спешным парадкам апрацавалі 4 камбайны на калгасныя палі. Гэта ў той час, калі распачата ўжо масавае жніўе ва ўсіх калгасах.

Трактары ў МТС вельмі часта прастойваюць. Кіраўнікі МТС—дырэктар Станішэўскі і памікаті Курбанскі—тамучася гэта адсутнасцю гарачага. Аднак такое сфармаванне яшчэ неправадзіма. Іны намагаюцца гарачы аб павышэнні рэвалюцыйнай ініцыяты, а ў фактах прастой трактараў не шукаюць шкодніцкай дзейнасці ворагаў. Бяспалатных кіраўнікоў МТС, якіх вітаюць не навучны ўрок выкрываюць ў гэтай МТС ворага наогул Фражкова, які зусім адкрыта арудаваў тут.

Дрэнна адчуваецца ў раёне і работа райсамадзела. Яго апарат пераважнаму большасць часу адрываецца ў кабінетах. Аграномы і тэхнікі «кіруюць» ўборку пісьмовымі ўказаннямі. Не даўна, што ў райсамадзеле не ведаюць сапраўднага становішча ўборкі па калгасах раёна.

Райком КП(б)У (сакратар тав. Шчэраў), райвыканкам (старшыня т. Жук) не прынялі мер, каб умацаваць кіраўніцтва райсамадзела, зрабіць райсамадзель зольным апэратыўна кіраваць калгаснай вытворчасцю, правядзеннем без страт уборкі ўраджаю.

М. АСТАПЕНКА.

ЗЛАЧЫННАЯ БЕЗАДКАЗНАСЦЬ

У Бабруйскім раёне аб падрываўцы да ўборкі ўраджаю заварвалі толькі тым, калі ў калгасах пачалося жніўе. Гэта яшчэ характэрнае, наколькі бабруйскі зямельны аддзел алававаў ад рэвалюцыі, не ведае, што робіцца на мясцах. Практыка кіраўніцтва калгасамі з кабінетаў стала сістэмай. Гэта безумоўна робіць кепска ўплыў на ход ўборкі. Нават і ў тых калгасах, дзе жніўе пачало 8 ліпеня, на палі яшчэ стаяць зямля неўборанымі.

Да такіх калгасаў адносяцца, у першую чаргу, калгас «Нагітадзель», Мальчэўскага сельсовета. Тут за два тыдні ўборкі з агральнай плошчы зямляных у 250 гектараў убралі толькі 150. У калгасе былі ўсё ўжо жніўе і зямля жыта не больш, як за 6 дзён. Але ўсё было ў тым, што з трох жніўяраў працуе толькі адзін. Астатнія дзве не апрацаваныя. Праца жніўяраў арганізавана дрэнна. Тут сьвятло ітаргуюць выключна з дэспетчызму. Ва ўсіх чатырох бригадах жніўяраў працуюць спалом, пабрыгадна. Старшыня праўлення калгаса тав. Луганскі сфармаваў нават, што такі метад работы зусім прымаць.

Не працуюць жніўяры і ў калгасе імя Кірава і імя Блюхера, Варыцкага сельсовета. Іх не ўправіліся апрацаваць да ўборачнай.

Толькі пяпер, калі ў калгасах раёна рэагавалі масавае жніўе, кіраўнікі Калгаснай МТС (дырэктар т. Зяўкіна) пачалі зважыцца на калгасам, пабрыгадна пачынаюць да работы камбайнаў і адначасна перацягваюць камбайны амаль штоліца з аднаго калгаса ў другі. Паўночны камбайн, на якім камбайнеркай працуе тав. Чырвоная Соня, пабываў ужо ў трох калгасах і нідзе не працаваў, бо пабрыгадна пачынуў пакуль што не паабраваць. 18 ліпеня гэты-ж самы камбайн выехаў на палі калгаса «Зара рэвалюцыя», Калгаснага сельсовета. На поспы-жа загоняе агрэгатара, што трактар не падрываўцы для вадзянага камбайна. Камбайн яшчэ прастаіць два дні.

Найбольш камбайн «Комунар» дырэктар МТС накіраваў ў калгас «Усход», Тураўскага сельсовета. Пасля трохгадзіннай работы камбайна агрэгатара, што яма дзе працуюць зямлю. Бузавіштва зусім і ў калгасе яшчэ не скончылі. Рабо-

та камбайна была сшынена. Стань таксама з-за адсутнасці сушыльні і трох камбайн.

Аднак гэта становішча нікога не турбуе. Наогул трэба сказаць, што Калгасная МТС у гэтым годзе праславілася асабліва няўмелай падрываўцы да ўборкі. Яшчэ такі яркі прыклад: некалькі дзён назад МТС накіраваў ў калгас «13-годдзе Кастрычніка» шыроказахватную трактарную спынавазку. Калгаснікі былі рады за аказаную дапамогу ім з боку МТС. Але за два дні жніўяра ўбралі... 50 сотых гектара. У спынавазку, што надышла вышла з рамонту, аказаўся наспраўным вазальным апарат.

З першых дзён ўборкі жніўе ў якіх калгасах былі і ёсць значныя страты зямлі пры ўборцы. У калгасе «Чырвоны працавіты», Мікаўскага сельсовета, на тры і чатыры дні вадзянага жніўярамі жыта, не асваілі ў снапкі. На палях гэтага калгаса бачыць калгасоў. За якасцю ўборкі тут ніхто не сочыць.

Вялікіх размераў заганаюць страты ў калгасе імя Бурдзінага, Осаўскага сельсовета і імя Варашылава, Хімоўскага сельсовета. Аб гэтым неак выкаваўа дэлегаты ў райвыканкам. Накіраваў туды інспектара нагасуочку Ляўкоўска. Папярэдзі старшын готых калгасоў і пачыналі, што справа барыцьба са стратамі забяспечана. На самай-жа сывае нават і ў гэтых калгасах размер страт ніколі не зменшыцца.

Ніхто з раённых арганізацый не можа пахадзіць арганізаваным масавай работай сарод калгаснікаў у часе ўборачнай. У калгасах раёна ёсць ямаста стыханаўцаў, якія паказалі ўзроў барыцьба за хутчэйшую ўборку. Працуюць на жніўяра-самасціхны, рабочы соўгаса імя Леніна тав. Давыдовіч зжынае па 12—14 гектараў за дзень (норма—4 гектары). Калгаснікі Мірановіч Лёва, Шышкевіч Соня, Мірановіч Лёва (калгас імя Бузавінага), Кавалевская Соня, Іржавец Алена (калгас імя Вароўскага), Пракопчык Соня, Калозьская Ганна, Лісоўская Алена (калгас «Чырвоная-гвардыя») зжынаюць за дзень па 0,30—0,35 гектара. Аднак аб гэтых выдатных людзях у раёне не ведаюць, аб іх нідзе не гавораць.

П. ПАТАПЕЙКА.

ВЫСОКІ УРАДЖАМ

Калгас «Ленінскі шлях», Чыкалаўскага сельсовета, Камарынскага раёна, убралі азімае жыта на плошчы ў 220 гектараў. Ураджай жыта высокі.

Асабліва добры ўмают з участка бригады № 3, дзе 9 гектараў было пасеяна па асуданаму балоту. З гэтай плошчы будзе на 15—18 цэнтнераў з гектара. У бригадзе № 5 на балоту было пасеяна 14 гектараў жыта. З кожнага гектара на гэтым участку бригады знімае таксама па 15—18 цэнтнераў.

Таксама добры ўраджай аўса, 80 гектараў аўса пасеяна па асуданаму балоту. З кожнага гектара будзе каля 20 цэнтнераў, а з усёй плошчы—1600 цэнтнераў. Апрача таго, пасеяна на полі 16 гектараў аўса, ураджай аўса якасця на 10—12 цэнтнераў з гектара.

Такога ўраджаю аўса калгас не меў ніколі. Жыта таксама небыла, умают высока.

Шпаніца зямля дзе па 10 цэнтнераў з гектара. Добры лён і канопі. Перабраць ільну ўжо закончана.

Сяцёта на прапазьне калгасніка прыпадзе намота больш хлеба, чым у мінулы год. Калгаснікі амагаюцца за ахаваанне кожнага кілаграма зямлі. Ураджай звышча ў новае гумно.

І. К. УДОДА.

КАМБАЙНЫ ПРАЦУЮЦЬ З ПЕРАБОЯМІ

У гэтым годзе ўпершыню на палях калгасоў Жлобінскага раёна камбайны з'явіліся-б, што кіраўніцтва райсамадзела, райвыканкома і МТС павіны было сур'ёзна заняцца сывай арганізацыяй бесперабойнай работы камбайнаў. На-жаль, факты гавораць пра адваротнае. Камбайны ў калгасах раёна працуюць з перабоямі.

Паводле паставы СНК БССР і ЦК КП(б)У, за кожным камбайнам замоўлена пастаянная ітаргаваная калгаснікаў. Але ў калгасе «III Інтернацыянал» такая бригада не створана. Таку разгручку намалочанага збожжа зацінаюцца. Няма тут у дастатковай колькасці і тары для перавозкі зямлі.

Горш справы ў калгасе «На парце». 3 15 ліпеня тут пачалі ўборку ўраджаю паўночным камбайнам. Але за тры дні, 15, 16 і 17 ліпеня, камбайнам убралі ўсяго 3 гектары жыта, пры штодзённай норме ў 5 гектараў.

У чым прычына нізкай выпрацоўкі камбайнаў? Пачаць для працы камбайнаў падобрана няроўная амаць кожны дзень абавязваюць паломкі. Ды камбайнерка В. Прыбавіч стаяць яшчэ аздавала тэхнікі, які патрабуюць дапамогу. Але кіраўнікі Жлобінскай МТС і асабліва, сьнежны-лісты ўхільваюцца ад гэтага.

Вас. ШЫБІНСКІ.

ЗАБЫТЫ АТРАД

У Чавускім раёне пры раённым зямельным адзеле існуе зямлеўпарадчы атрад. Тры зямлеўпарадчы нічога не робяць, сядзяць у зямельным адзеле, а ў калгасе не вылазюць.

Вось ужо 2—3 месяцы як мы не атрымліваем заробатнай платы. У раёне нас неапаўняваюць, з намі не лічыцца. Нас пазбавілі магчымасці карыстацца сенажаццю для свай ўласнай каровы.

Атдзел зямлеўпарадкавання Наркмама БССР забыўся аб нашым атрадзе, не стварыў патрэбных умоў у рабоце.

Землеўпарадчы СЕРАФІМАУ.

ПРЫВІТАННЕ РАБОЧЫХ ТАВ. А. І. МІКАЯНУ

МАСКВА, 23 ліпеня. (БЕЛТА). Рабочы маскоўскага станбаўаўдзіцкага заводу «Красны пролетарый» з вялікай радасцю сустрэй рашэнне ўрада аб назначэнні таварыша А. І. Мікаяна намеснікам старшыні Соўнаркома БССР. Класнапролетарскі асабіста ведаюць Анастаса Іванавіча Мікаяна. У сваім прывітанні на імя тав. Мікаяна, прынятыя учора на пяхавых сходах, рабочыя заводу пішучы:

«Дарогі Анастасе Іванавічу! З пачаткам найбольшага заавалення і радасці сустрэлі мы паведамленне аб назначэнні тебе намеснікам старшыні Соўнаркома БССР. Наша партыя і Урад высунулі тебе на адказнае і высокае пасады. Нарды ішпай магучай і неабсяжнай рывізіям ведаюць тебе як аднаго з адных сямноў партыі, як вяртана і бязьбога саратніка вялікага правадара народаў таварыша Сталіна. На пасту народнага камісара харчовай прамысловасці

СССР, як і на іншых адказных пасадах, ты п'якаў узоры сталінскага стылю работы. Тваё большаснае слова ніколі не разыходзілася са справай. Калектыву нашага заводу ведае цябе як чалавек, спадзілівага большавіка, аднаго барыцьба за новае шчаслівае жыццё.

Наша крэйна—краіна гераічных потвігаў і гістарычных перамог. Накай ведаюць ворагі народа, прадаўшыя сваю тупую і не існуе такой сілы, якая-б магла парушыць наш пераможны рух наперад па шляху, паказанаму найбольшымі розумамі і гераічным чалавечыням—Леніным і Сталінам.

Жадаем табе, дарогі Анастасе Іванавічу, новых поспехаў па адказным і б'ялым пасту.

Ад імя рабочых заводу прывітанне падпісалі старыя кадравыя заводы: тт. Ляшчэў, Сапін, Шабалін, Шмелёў, Мартонаў, Гарохаў, Лабанаў і іншыя.

ХЛЕБ

3 года ў год у СССР павялічваецца выадак збор хлеба. Калі ў 1929 годзе па Саюзу было сабрава прыху больш чатырох мільярадаў пулоў хлеба, то ў 1935 годзе ў нашай краіне сабрава больш 5,5 мільярада пулоў, г. зн. на паўтара мільярада пулоў больш. У 1936 годзе ў асноўных раёнах раёнах ураджай быў не ніжэй 1935 года. Выячка хлеба па Саюзу з года ў год расце. Расце і ў БССР. Так, напрыклад, калі ў першай палове 1936 года ў Менску было выадак 25.533,6 тону хлеба, то ў першай палове 1937 года—31.178,3 тону. У Гомелі ў тым-ж тэрміны выячка адпаведна р'яналася 18.841,2 тону і 26.874,7 тону. Такі чынам выячка па Менску павялічылася на 22 прац, а па Гомелі нават на 42 прац.

Не гадзячы на гэта, у разе гарадоў нашай рэспублікі, пачынаючы з восені 1936 года сталі ўтварача чаргі за хлебам. У асобных гарадах і раённых цэнтрах ля хлебных магазінаў лядзе не з'явіліся ўстанавіліся чаргі ў 100 і больш чалавек.

У апошні час чаргі значна скарэціліся, а ў разе мець ліквідаваны поўнашчы. Менскі хлебазавод скарэціў ужо на тое, што ў яго вялікая партыя хлеба актэпна пераспрадалі.

Што-ж здарылася, чаму літаральна ў некалькі дзён не стала чаргі за хлебам? Можна быць павялічана выячка? Не. Хлеб ба зраз у нашай рэспубліцы выячка і прадацца столькі-ж, колькі выякалася і прадавалася месці, два і тры таму назад. Значыцца, прычына чаргі за хлебам крыецца ў іншым.

Некалькі дзён таму назад органы Наркмамустаны ўскрылі і абласкоўкі ворага Баруноўска—былога дырэктара Белхлебпрама. Пасля яго аршты чаргі сталі сшыняцца.

Ворагі народа, арудаваўшы ў Наркмаме ўнутранага гандлю і ў трасе Белхлебпрама часта зрываць выячку неабходнай колькасці хлеба. Калі ім не ўдавалася скарэціць выячку, яны зрываць дапамогу выячка хлеба ў магазіны, чым отарвалі перабой ў гандлі хлебом. Агенты гэтай банды свядома распускалі ўсякага роду хуліганства чуткі, арганізуючы такі чынам вялікі чаргі ля магазінаў. У Гомелі, напрыклад, банда школьнікаў, якая арудавала ў гарадскім адзеле ўнутранага гандлю, так дэзарганізаваўа работу трас-спарту, што ў многія магазіны хлеб зусім не дастаўляўся, у той час як экспедыцыі хлебазавода і п'якарняў былі завалены хлебом. Такія школьніцкая дзейнасць прыводзілася ворагамі народа ў сталіны рэспублікі Менску і інш. гарадах БССР.

Не перад чым не сшынялася гэта подлая банда агентаў замежных дзяржаў, каб

уарыць на жніўных інтарэсах працоўных, паручыць іх і тым самым выячка неадавадзена ў асродкі працоўных. Сваю поўную работу па расстойцы хлеба-бачылі і гандлю хлебам яны прабавілі зважыць на сөөную ўладу, шыпячы і злопыхатэліўствам, распаўсюджаючы хуліганскія чуткі с'ярод абывацеляў.

Ворагі народа часта падківалі і падмешвалі ў мукі і песта рэзныя лабачныя прадметы. На месцы хлебазавода, дырэктарам якога доўгі час працаваў Німірскі—стаўленік ворага народа Баруноўска, варажыя рука часта падківалі вострыя кавакі ітаргавы ў песта. У другой меншак механічны п'якарні некалькі месцаў таму назад у песте былі анойдзены кавакі шыла ад электрычнай лямпы. Такі-ж школьніцкі акт паўтарыўся і 12 ліпеня.

На гэты раз у мукі падкінуць былі кавакі ад старых іржавых гаек. На м'яксірым хлебазаводе поўная банда зьявіла ў хлеб вострыя іржавыя гаек. За гэтымі запячанымі прадметамі адраўляўся ў гандлю сетку і прадаваўся, выякаючы справядлівыя абурэнні ў пакушнікоў.

Ворагі народа ўсёгды прабавалі стварыць разрыў паміж тэхнічнай магучасцю бязм хабачыніцы і ростам пошты працоўных. З гэтай мэтай ворагі гаварылі зтрымаць будаўніцтва новых хлебачынярняў або будаваць каракавіяны, на сутнасці саматужныя п'якарні, якія іотых змен у паўп'якарні тэхнічнай б'язы не ўносілі. У Магілёве, напрыклад, старую п'якарню, якая выякала ў дзень 14,5 тону хлеба, трас Выхлебпрама рабурвалі, а будаўніцтва новай п'якарні зацінуць на чаты год. У выніку гэтага ў горадзе адчуваецца настая печанага хлеба.

Вынікі дзейнасці ворага народа Баруноўска трэба не мага хутчэй ліквідаваць. Не можа быць ніякага сумнення ў тым, што гэты подлы баніт арудаваў не адзі, што да месцах ён меў вялікія агеаўта. Выкарытава гэту банду з адказнага ўчастка на-роўнага харчавання—з хлебачынярня—важна і неадкладна задача. Ляўчэўска, агентаў Баруноўска на распаўсюджванне ўсякага роду п'якарні чутак, таксама трэба вывадзіць на свет божы, як саўдзельнікаў банды, прышоўшыя намага пакут працоўным. Гэтыя агентаў трэба выадаўляць, памітаючы, што ўсякага роду п'якарні чуткі нараджаюцца не самі па себе, а арганізуюцца агентамі контррэвалюцыі, вядучымі агітацыйную работу ў масах, рэвалюцыйную ваіну супроць СССР. Вось чаму да арганізатараў распаўсюджвання хуліганскіх ітаргавы і п'якарняў былі завалены хлебом. Такія школьніцкая дзейнасць прыводзілася ворагамі народа ў сталіны рэспублікі Менску і інш. гарадах БССР.

Не перад чым не сшынялася гэта подлая банда агентаў замежных дзяржаў, каб

тупе замяніць натуральныя прадукты, перш за прымессо драўнінныя суратаў адначасна краіне нізкай якасцю. Замена натуральнай с'яры штучнай прывяла да называўчайнага пагаршэння ролу гармаўскага тавараў. Германскія ф'яктыль амаль злік з замежных рынкаў, дзе яго адмаўляюцца куляць а-за нізкай якасці. Нарэшце, галоўны від ваеннай сыравіны—металы—зусім не падацца замене, і Германія даваціцца куляць жалезную руду ў Францыі і Швецыі. У часе ваіны гэтыя крыніцы саабжэння, зозаулема, аказваюцца для нас акрытымі. Ішчэ горш абстаўіць справа з чатырохголкаў у галіне сельскай гаспадаркі. Яе мы бачылі вышэй, ураджайнасць зніжаецца, збор хлеба змяняецца, колькасць жыт'я скарэціцца. Чатырохголкаў план германскага фашызма папярэды галебыні крах. Разуцьваць яго м'ярамы, а ў многіх выпадках—проста амаўняны.

Цяма на прадметы шырокага ўжытку павялічэліся. Асноўныя прадметы харчавання часта зніклі з прадажу, з'яваўла па часе сталі недаступны масам. Чарпата знікліся, недарэзнае колькасць масельніцкага Германіі жыць у голазе і галечы. І пры ўсім гэтым эканамічна адлажэны Германія ад заграпыні ніколі не аслабла.

Інтэрвенцыя Германія ў Іспанія ў значнай ступені тамачшыцца пошукамі сыравінных рэсурсаў для германскай ваеннай прамысловасці. Зверскага расправа фашызму здыраў з маленькім мужчым баскскім народам былі ў некаторай ступені выякаваны тым, што ў вадкопях Б'яльска знаходзіцца найбагачэйшы жалезныя руднікі, якія герман-Італьянскі фашызм мае намер скарыстаць у інтарэсах свай п'якарняў для «сваікай» ваіны за перадае свецу.

Германскі фашызм прабуе перамагчы свае ўнутраныя гаспадарчыя затуенненні, пускаячы ў ход супроць свайго народа апарат тэарэтычнай затуенненні.

Знешнеп'якарня затуенненні гаспадарчага парадку фашызму імперыялізм імкнецца вырашыць шляхам стварэння міжнародных уладдзяўчых. Ён знімае драбныя народы, шаптарваюць буйныя і кожным сваім эканамічным правакуч сусветны крывады камф'іст.

АБ ПРОЦІВАПАЖАРНЫХ МЕРАПРЫЕМСТВАХ ПА АХОВЕ ўРАДЖАЮ 1937 года

ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМІСАРАў БССР

У мэтах умацнення працівапажарнай аховы пры ўборцы ўраджаю, Совет Народных Комісараў БССР паставіў:

1. Абавязваць дырэктароў МТС, соўгасаў, старшын праўлення калгасоў, а) на найкароткіх тэрмін забяспечыць усе камбайны, жэаляны, трактары, скарыванні хлеба, амбараў, працівапажарнымі сродакмі і абстаўляваннем (бочкі з вадкай, скарывкі з шаском, лопаты, ведры і інш.); б) на пачатку ўборкі і малашы павялічыць пажарную і вартую ахову ў калгасах і соўгасах, прыцягваючы да гэтай вартавой аховы членаў добраахвотных пажарных дружаў і дораслае мужчынае насельніцтва; в) забяспечыць кожны камбайн, трактар, амамаваць і ітаргаваным. Усе гэтыя меры абмалочуць, скіты з хлеба павіны быць абвораны п'ятам шырыней паласы не менш 5 метраў; г) забараніць курэнне і ўскія работы з разваленнем акрытага агню на токах, паб'іў малашы, калі с'яні з хлеба, каля камбайнаў і т. д. вык'яч'яць ля гэтай мэты асноўнашыя месцы, абвораны п'ятам і забяспечаныя бочкамі з вадкай і інш. сродакмі для тушэння пажараў;

2. Абавязваць старшын райвыканкомаў, сельсаветаў аказваць максімальную дапамогу соўгасам, МТС і калгасам у ажыцвяленні ўказаных мерапрыемстваў і сацыяльна за іх выкананнем.

3. Нагаляць на выкананне гэтай паставы ў якасці на сельсаветы, райвыканкомы, органы м'яліны і пажарную ахову НХВД.

Старшыня Совета Народных Комісараў БССР Д. ВАЛКОВІЧ.
Кіраўнік спраў Совета Народных Комісараў БССР І. КОНИКАУ.

РАЗВАЛ ГАСПАДАРКІ ФАШЫСЦКАЙ ГЕРМАНІІ

Германская народная гаспадарка ва ўмовах фашысцкага рэжыма перажывае велізарныя затуенненні.

Труднасці германскай гаспадаркі вызначваюцца ў наступным: 1) адсутнасць да-статковых запасаў сыравіны; 2) адсутнасць дастатковых запасаў прадуктаў харчавання і кармоў для жывёл; 3) адсутнасць перспектываў для развіцця прамысловасці, у выніку недастатковай ёмкасці ўнутранага рынку.

Сыравіна праблема з'яўляецца найбольш вострай, наколькі нават па ўказанню аўтару мэморандума—прамысловыя д'яб'іты сыравіны дасягае 50—60 працэнтаў патрэб. Германія забывае ўвола сыравіну і выадаць гатовыя чырмабы. Але да таго часу, пакуль фашызм і ўраг не прыступіў да грашыньных затуенненняў, яе патрэба ў асноўнай сыравіне не была такой вялікай.

Германія адчувае патрэбнасць у імпарце жалезнай руды, м'яла, вадана, свінца, нікеля, шп'яры, баб'юны, нафты і т. д. Але ў той час, як у 1932 годзе, г. зн. да прыходу фашыстаў да ўлады, у Германію было ўвезена 3.456 тысяч тон жалезнай руды, гэты ўзрв у 1936 г. вырас да 15.740 тысяч тон. Такія-ж прап'ярыя росту існуе і ва ўвоце капронных металаў. Калі нават пакуць у старане фінансыва быць справы, гэта азначае затуенненні затуенненні Германія ў здымчы замежнай валюты, неабходнай для аплаты імпартнай сыравіны, то і талм адстаення падляга ўніжэнню, але ўжо да-статкова сур'ёзна, пераходзіць для замежных закупак Германія.

Ік вядома, вядз'ярныя германскія затуенненні і амаль няўтоймавы захаванні планы германскага фашызма ўб'ядуць іконны непакой у іншых краінах і пры-чын'яць ўрады некаторых капіталістычных дзяржаў прыступіць да павялічання свай с'яб'янаў. Грандыёзныя праграмы ваенна-марскага будаўніцтва Італія, Германія,

С. ЯВОРСКІ

прадуючынасць свай п'ялы. Драбная індывідуальная гаспадарка, якая не мае кіравалі і машынай б'язы і вымушана прадаваць хлеб зяржаве па прымусовых ш'ярых цэнах, падарвава фашызмам. Збор шпаніцы ў Германія зменшыўся з 5,6 млі. тон у 1933 годзе да 4,6 млі. тон у 1936 годзе. Збор жыта апаветна зменшыўся з 8,7 млі. тон да 7,7 млі. тон. Гэта падзельне ўраджайнасці мае ўстойлівы і сістэматычны характар і зусім не з'яўляецца вынікам неспрыяльных кліматычных умоў, як старажына вытамучаны іго фашызм.

Паколькі хлеб з заграпыні ў апошнія гады амаль не ўзвыўся з тае пачынаць, то залота затрачывалася на набывіць ваеннай сыравіны, зніжэнне ўраджайнасці п'ягула за сабой пагоршэнне харчавання працоўных мас і ўважэнне хлебных картак.

Халі і не рапачуючы, але ўсё-ж спыную ролю ў пагаршэнні забяспечынасці насельніцтва хлебом адгарты і скарэціцца пасубейная плошчы. Райнска-востфальскія прамысловыя ў сваім вядомым мэморандуме міністру гаспадаркі Шахту ўказвалі, што будаўніцтва аэрадромаў і ўмацаванняў, выдзяленне абшчынных ма-неўрных п'ялы і ахоўных зон вакол кра-павы, пабудова казарм і стратэгічных дарог прыцягвалі да выключэння з вытворчых спажывання амаль 1 мільяна гектараў ворнай зямлі. Пры параўнальна не-вадыкай плошчы ворыва ў Германія гэта з'яўляецца значнай стратай. Калі ўпомяну-ты аэрадромы па Нюрнбергам з'явае фашызмскі парты ў 1935 годзе аб тым, што «спрач чатыры гады народнае харчаванне будзе залежаць толькі ад прадукцыі ўласнай зямлі», то трэба пры-знаць, што першая з'я талм фашызмскі «чатырохголкаў» надышлі ўнушыць германскаму народу жыццёвую вецу ў пра-вадзіцель «ф'ятэра».

Фашызму ўраг лічыць свай асагуай «р'яскі прамысловасці» ў Германія, які

супаў з прыходам да ўлады Гітлера, Са-праўды, калі паказаліся «р'яскі» лічыць п'яжкую прамысловасць, то са-праўды апошняя памырылася. Вытвор-часьць сталі ў 1936 годзе дасягнула 19,1 млі. тон супроць 16,4 млі. тон у 1935 годзе і перавысіла закрывлены ўсрочнем. Але нават афіцыйныя фа-шысцкія дакументы не лічыць патрэбнай хваць, што ўздым п'яжкай прамы-словасці тамачшыцца тым, што гэта прамы-словасць перазадана на ваенныя р'які і з'ямы 3/4 прадукцыі ўсёй германскай ме-талічнай і хімічнай прамысловасці ідзе на ваенныя патрэбы.

Германскія заводы выпускаюць велі-зарную колькасць гармат, самалётаў, танкаў, снарадаў, хімічных прамысловы-х выпрадаў выабуванняў і атрутнага ма-тэрыялу. Але галоўны прамысловы, якія працуюць на патрэбы германскага на-сельніцтва, зарг'яваю толькі на 65 пра-цэнтаў. Іны амаль не атрымліваюць і-мпартнай сыравіны, а абычную перапра-цоўку толькі пастолькі, паколькі яна не ідзе на патрэбы ваіны.

Якім паказальнікам узроўню «ўздыму» германскай прамысловасці можа служыць той ф'якты, што нават па вадзёнай фашыз-мскій статыстыцы ў снежні 1936 года ў Германія налічвалася 1,5 мільяна беспра-цоўных. Але гэта статыстыка

